



Запрашаем наведальцаў 15 снежня 2018 г. Дзень правоў чалавека



Назва мерапрыемства	Час правадзеньня	Месца правадзеньня	Адказны
1 - 4 класы			
Гульнёвая праграма "У гасцях у цёткі Гігіены"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Барысевіч К.Л.
Гадзіна зносін "Правы і абавязкі чалавека ў грамадстве"	9.55 - 10.40	Кабінет №13	Ляшчук М.І.
Мультирук "Азбука правоў дзіцяці"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Ляшчук М.І.
Віртуальнае падарожжа па дзіцячым прававым сайце "mir.pravo.by"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Барысевіч К.Л.
5 - 8 класы			
Гульнёвая праграма "У гасцях у цёткі Гігіены"	9.00 - 9.45	Кабінет №4	Барысевіч К.Л.
Гадзіна зносін "Правы і абавязкі чалавека ў грамадстве"	9.55 - 10.40	Кабінет №13	Ляшчук М.І.
Круглы стол "Традыцыі праваслаўнай веры" з удзелам настояцеля Свята- Пакроўскай царквы А.В.Кавальскага	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
Віртуальнае падарожжа па дзіцячым прававым сайце "mir.pravo.by"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Барысевіч К.Л.
9 - 11 клас			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Круглы стол "Традыцыі праваслаўнай веры" з удзелам настояцеля Свята- Пакроўскай царквы А.В.Кавальскага	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
Віктарына "Што я ведаю пра правы чалавека"	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Ляшчук М.І.

А таксама

для 7-10 класаў наведванне мерапрыемстваў у рамках занальнага
цэнтра на базе Мокраўскага ВПТК д/с-СШ (адказны Салавенюк Н.І.)